

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

Падзеі

Віцебскага апазыцыянера Барыса Хамайду аштрафавалі больш як на 5 мільёнаў. Суддзя Чыгуначнага райсуду Алла Бардзюкова пакарала яго двума грашовымі штрафамі. Адным, на суму 651 тысяча рублёў -- за распаўсюд “БДГ.Деловой газеты”, другім, на 4 мільёны 681 тысяча рублёў -- за заклікі ды байкоту прэзідэнцкіх выбараў. Цяпер у Віцебску Барыс Хамайда ёсць безумоўным лідарам па колькасці і сумах штрафу, накладзеных на яго за апазыцыйную дзейнасць: згодна з рашэннямі судаў, ён вінны бюджэту больш за 20 мільёнаў. Аднак спадар Хамайда гаворыць, што прынцыпова ня будзе падтрымліваць грашыма цяперашнюю дзяржаўную ўладу.

Цытаты

“Усе дзеянні ўладаў сьведчаць аб гістэрыі, аб тым, што яны не кіруюць сваімі нэрвамі, і аб тым, што ўлада нават не спрабуе зрабіць ілюзіі сумленных выбараў”.

Аляксандар Мілінкевіч, кандыдат у прэзідэнты.

Людзі

Васіль Леўчанкаў, кіраўнік аршанскай ініцыятыўнай групы Аляксандра Мілінкевіча, можа быць абвінавачаны ў арганізацыі несанкцыянаванага мітыngu. 24-га лютага ён арганізаваў сустрэчу з кандыдатам у Цэнтральным парку Воршы. Старшыня гарадзкой выбарчай камісіі заявіла, што гэта -- парушэнне закону пра вулічныя акцыі. Леўчанкава ўжо выклікалі на допыт у міліцыю, але пакуль невядома, ці перададуць міліцыянты дакументы па гэтай справе ў суд. У Магілёве і Менску арганізатары падобных сустрэчаў на вуліцы ўжо асуджаныя на 15 сутак арышту.

Факты

153 наведнікі віцебскага інтэрнэт-форуму выказаліся пра тое, каго б яны хацелі бачыць будучым прэзідэнтам. 36, 6% хочучь бачыць на гэтай пасадзе А.Мілінкевіча, 27, 45 – А.Лукашэнку, 1,96% --С.Гайдукевіча. 18,3% гатовыя прагаласаваць супраць усіх. Яшчэ 15% аддалі б свае галасы З.Пазьняку, які адмовіўся ад удзелу ў выбарах.

Абвесткі

9 сакавіка будуць судзіць Тамару Маркушаву, прыхільніку А.Мілінкевіча. Яе вінавацяць у незаконным распаўсюдзе агітацыйных матэрыялаў пра кандыдата. Усіх, хто хоча падтрымаць актывістку, запрашаюць у 15.00 да будынку Кастрычніцкага райсуда.